

ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

LA REPUBBLICA DI BELARUS
QUESTIONARIO DI RICHIESTA DI VISTO
SI COMPILA IN STAMPATELLO

1. Прозвішча/Cognome		4. Пол/Sesso																									
2. Імя/Nome		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ maschile																									
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Altri nomi, cognomi o cognomen da nubile		<input type="checkbox"/> жаночы/femminile																									
5. Дата нараджэння/Data di nascita		6. Месца нараджэння/Luogo di nascita																									
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>giorno</td><td>mese</td><td colspan="4">anno</td> </tr> </table>								giorno	mese	anno				краіна/stato горад/città вобласць (раён)/provincia													
giorno	mese	anno																									
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Cittadinanza attuale																											
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Nel caso di cambio della cittadinanza indicare la(e) cittadinanza(e) precedente(i) e la(e) data(e) di acquisizione della(e) nuova(e) cittadinanza(e)																											
8. Тып пашпарта/Tip di passaporto		9. Нумар пашпарта/Numero di passaporto																									
<input type="checkbox"/> звычайны/ordinario <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatico <input type="checkbox"/> службовы/di servizio <input type="checkbox"/> іншы дакумент/altro documento		10. Кім выдадзены/Rilasciato da																									
		11. Дата выдачы/Data di rilascio																									
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>giorno</td><td>mese</td><td colspan="4">anno</td> </tr> </table>								giorno	mese	anno															
giorno	mese	anno																									
		12. Тэрмін дзеяння/Scadenza																									
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>giorno</td><td>vese</td><td colspan="4">anno</td> </tr> </table>								giorno	vese	anno															
giorno	vese	anno																									
13. Адрас сталага месца жыхарства/Residenza o domicilio																											
краіна/stato		вобласць(раён)/provincia																									
горад/città		вуліца/via																									
індэкс/codice postale																											
нумар дома/numero civico		нумар кватэры/numero interno																									
нумар тэлефона/telefono		e-mail																									
14. Месца працы/вучобы і службовы адрас/Occupazione e l'indirizzo di lavoro																											
прадпрыемства/azienda		пасада/incarico(professione).....																									
краіна/stato		вобласць (раён)/provincia																									
індэкс/codice postale.....																											
горад/città.....		вуліца/via.....																									
нумар дома/numero civico		нумар тэлефона/telefono																									
15. Тып візы/Categoria di visto		16. Колькасць уездаў/Numero di ingressi																									
<input type="checkbox"/> транзітная/di transito <input type="checkbox"/> кароткачасовая/di breve durata <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/di lunga durata		<input type="checkbox"/> аднаразовая/un ingresso <input type="checkbox"/> двухразовая/due ingressi <input type="checkbox"/> шматразовая/multiplo																									
17. Тэрмін дзеяння візы/Validità di visto																											
з/dal		Па/al																									
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>giorno</td><td>mese</td><td colspan="4">anno</td> </tr> </table>								giorno	mese	anno				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>giorno</td><td>mese</td><td colspan="4">anno</td> </tr> </table>								giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno																									
giorno	mese	anno																									
		на тэрмін знаходжання/ Durata di soggiorno																									
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">giorni</td> </tr> </table>						giorni																			
giorni																											

Фотаздымак/Foto

**Службовыя адзнакі/
Solo per uso d'ufficio**

Дата звароту:

Падставы:

- сапраўдны пашпарт
- візавая падтрымка
- фінансавыя сродкі
- інтэрв'ю

Рашэнне по звароце:

ад

- станоўчае
- адмоўнае

Тып візы:

- В
- С
- D

Кратнасць візы:

- 1
- 2
- шм

Мэта візіту:

- транзіт
- дыпламатычная
- службовая
- дзелавыя стасункі
- спорт/культура/
навука/адукацыя
- гуманітарная
- рэлігійныя стасункі
- прэса
- прыватная
- вучоба
- праца
- турызм
- сталае жыхарства

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

Спагнаны збор:

.....

18. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Nome dell'organizzazione o della persona che invita / Se chiedete il visto di transito indicare il paese della destinazione e motivo di viaggio

19. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Indirizzo dell'organizzazione o della persona che invita

індэкс/codice postale

вобласць (раён)/provincia горад/città

вуліца/via..... нумар дома/numero civico.....

нумар факса/numero di fax e-mail

20. Адрас знаходжання ў Беларусі/Indirizzo di soggiorno nella Repubblica di Belarus

індэкс/codice postale

вобласць (раён)/provincia горад/città

вуліца/via..... нумар дома/numero civico

нумар кватэры/numero interno..... гасцініца/albergo

21. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Descrizione dettagliata del motive della visita

22. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь / Indichi se è mai stato(a) nella Repubblica di Belarus negli ultimi tre anni

так/si не/no

калі так, вызначце, у якіх гадах /se si, indichi il periodo

23. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Ha mai violato la legge bielorusa durante i Suoi soggiorni precedenti nella Repubblica Belarus

так/si не/no

калі так, вызначце калі/se si, indichi quando і дзе/dove.....

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/La risposta affermativa a codesta domanda non significa necessariamente che il visto sarà negate, ma in questo caso è desiderata la Sua presenza al fine di un colloquio con un impiegato consolare

24. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Mezzi economici per il soggiorno nella Repubblica di Belarus

наяўныя сродкі/contanti банкаўскія чэкі/assegni bancari крэдытныя карткі/carte di credito

зваротны білет/biglietto di ritorno дарожныя чэкі/travel cheques пражыванне/alloggio

25. Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэдзаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэдзаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Io sottoscritto dichiaro che le informazioni contenute nel presente questionario sono esatte e veritiere, sono consapevole che la comunicazione d'informazioni false o/e l'omessa presentazione dei documenti richiesti possa causare il rifiuto dell'ingresso nella Repubblica di Belarus. Dichiaro di essere stato ammonito che nel caso codeste informazioni siano ritenute false, il visto potrà essere annullato in qualsiasi momento. Mi impegno ad esequire la registrazione nella Repubblica di Belarus secondo la procedura stabilita e lasciare il territorio bielorusso entro il termine della scadenza del visto d'ingresso. Sono consapevole che durante il viaggio devo essere munito di un'assicurazione medica che corrisponde alla legislazione della Repubblica di Belarus.

26. Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/Firma

27. Дата падпісання/Data

giorno		mese		anno	